

Zadanie 1. (3 p.)

У трох сказах напішы, як выглядае пачатак школьнага года. Можаш выкарыстаць пададзеныя словы і словазлучэнні: ахвотна вучыцца, першага верасня, вучні, сустрэча з сябрамі і сяброўкамі, цікавыя ўрокі, новы школьны год, настаўнікі, каляровыя падручнікі.

Zadanie 2. (5 p.)

Адзнач правільны адказ на падставе тэксту «Панядзелак – дзень цяжкі» Валянціна Зуба.

1) У артыкуле, які прачытаў Міхась Чыжык, усім людзям раілася займацца

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| A. ранішняй гімнастыкай. | B. вячэрняй гімнастыкай. |
| B. гімнастыкай пасля абеду. | Г. начной гімнастыкай. |

2) Міхась

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A. заўсёды стрымліваў дадзенае слова. | B. ніколі не стрымліваў дадзенага слова. |
| B. часам стрымліваў дадзенае слова. | Г. ніколі нічога не абяцаў. |

3) Чым на працягу тыдня не займаўся Міхась? Міхась не

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| A. чытаў кніжку. | B. ездзіў на веласіпедзе. |
| B. глядзеў фільм па тэлевізары. | Г. гуляў у шахматы. |

4) У Міхася

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| A. быў брат. | B. былі брат і сястра. |
| B. была сястра. | Г. не было ні брата ні сястры. |

5) Тэкст «Панядзелак – дзень цяжкі» – гэта

- | | | | |
|----------|-----------|----------------|-------------|
| A. верш. | B. паэма. | B. апавяданне. | Г. легенда. |
|----------|-----------|----------------|-------------|

Zadanie 3. (4 p.)

На аснове казкі «Дамавікова ўдзячнасць» Мікалая Гайдука дапоўні сказы. Выбранае слова пастаў у адпаведнай граматычнай форме (калі гэта дзеяслоў – у прошлым часе).

1. Людзі _____ іх і пяшчотна звалі іх дамавікамі.

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| a) ненавідзець | б) з'яўляцца | в) шанаваць |
|----------------|--------------|-------------|

2. Вось і жыў-быў пры адной _____ такі вуж-дамавік.

- | | | |
|---------|----------|---------|
| a) хата | б) школа | в) поле |
|---------|----------|---------|

3. Знайшоў мышыную нару, праціснуўся ён у камору і пачаў выварочваць гладышы з атрутным _____

а) смятана

б) малако

в) вада

4. Заняты адоленнем жбана, вуж нават не заўважыў, з якой любасцю і ўдзячнасцю _____ на яго ўратаваная сям'я.

а) слухаць

б) глядзець

в) мець

Zadanie 4. (3 p.)

Прачытай верш «Залатая восень» Авяр'яна Дзеружынскага і выканай заданні згодна з патрабаваннямі.

Залатая восень

Ходзіць па гаях,

Золатам прыбраны

Кроны на дубах.

Пажаўцела лісце

Трапяткіх асін,

Чырванню палаюць

Гронкі арабін.

Полымем барвовым

Разгарэўся клён,

За раку на сосны

Паглядае ён.

Вельмі ён зайздросціць

Бо зялёны ўбор

Нават і зімою

Не мяняе бор.

а) Якія колеры выступаюць у вершы? Напішы прыметнікі ў мужчынскім родзе адзіночнага ліку. Калі трэба, утвары іх ад іншых часцін мовы.

б) Якія назвы дрэў выступаюць у вершы?

Zadanie 5. (6 p.)

Адзнач ці гэта праўда ці фальш на падставе тэксту «Адкуль пайшлі назвы» У. Ліпскага. У клетцы пастаў знак «X». Фальшывыя інфармацыі ў сказах змяні канкрэтнымі інфармацыямі так, каб сказы сталі праўдзівымі.

	праўда	фальш
1) Навука аб паходжанні назваў гарадоў, вёсак, рэк, азёр – гэта тапаніка.		
2) Заснавальнік Мінска – Менеск, малоў муку з каменя.		
3) Курган, які насыпаны ў месцы пахавання Машэкі называецца Магіла Льва.		
4) У тэксце пераказаныя легенды пра Мінск, Гродна і Гомель.		

Zadanie 6. (5 p.)

Акрэслі, чым з'яўляюцца дадзеныя тэксты. Выберы правільны адказ.

- а) А. Касцецкі «Бацькаўшчына» _____
- б) Уладзімір Арлоў «Крыж Лазара Богшы» _____
- в) «Каравай» паводле *Пралескі* _____
- г) Віктар Швед «Добры дзень, школа!» _____
- д) «Кніга даўней» паводле Анатоля Клышкі _____

- 1) верш
 2) апавяданне
 3) тэкст аб гісторыі
 4) тэкст аб звычаях

Zadanie 7. (5 p.)

На аснове тэксту «***Вялікдзень – вялікае вясновае свята» напішы ў пяці пунктах, якія звычаі звязаныя з гэтым святам.

- 1) _____

- 2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

Zadanie 8. (4 p.)

Карыстаючыся вершам «Пагоня» А. Вольскага і ўласнымі ведамі, выканай заданні згодна з патрабаваннямі.

А чые там

дзіва-коні

абганяюць час?

Гэта едзе ў ззянні-звоне

сонейка да нас.

Конь чырвоны пасяродку.

Белыя – з бакоў.

Скачуць хутка.

Скачуць ходка.

Іскры з-пад падкоў.

Рыцар побач з імі ў гонцы.

Меч, як звон, звініць.

Ён ад хмараў

наша сонца

будзе бараніць.

У пагоні

скачуць коні

у світальны час.

Гэта едзе ў ззянні-звоне

сонейка да нас.

1) Апішы старажытны беларускі герб Пагоня.

2) Хто з беларускіх паэтаў напісаў адзін з самых вядомых вершаў «Пагоня», які быў пакладзены на музыку?

Гэта – (імя) М _____ (прозвішча) Б _____

Zadanie 9. (10 p.)

У чатырох сказах напішы, аб чым ёсць казка «Пчала-гультайка». У пятым сказе напішы, чаму вучыць цябе гэтая казка.

Чаму вучыць цябе гэтая казка?

Zadanie 10. (5 p.)

Падбяры па два значэнні да кожнага амоніма.

а) каса – _____

б) бокс – _____

в) май – _____

г) галіна – _____

д) тры – _____

1) асобная палата ў бальніцы

6) загадны лад дзеяслова *мець*

2) асобная вобласць навукі, вытворчасці

7) загадны лад дзеяслова *церці*

3) лічэбнік

8) бакавы адростак на ствале дрэва

4) від спорту

9) прылада для зразання травы

5) від прычоскі

10) назва месяца

Zadanie 11. (5 p.)

Падбярэ па адным сіноніме.

1) праца – _____

2) школьнік – _____

3) смутак – _____

4) шмат – _____

5) радасны – _____

Zadanie 12. (5 p.)

Дапшы, дзе трэба, прыстаўное «в».

_____ока, _____озера, _____асенні, _____остры, _____ураджай, _____учора,

_____осень, _____унук, _____уліца, _____облака

Brdnopis (nie jest oceniany)